

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 242 (6218) | 18 кастрычніка 1938 г. аўторак | ЦАНА 10 КАП.

РАШУЧА ПАДНЯЦЬ ТЭМПЫ АПРАЦОУКІ І ЗАГАТОВАК ІЛЬНУ

Лён з'яўляецца каштоўнай і вядучай культурой ў большасці раёнаў нашай рэспублікі. Бараньба за яшчэ ільну на ўсіх этапах, пачынаючы ад пасеву і канчаючы здачай яго дзяржаве, мае выключнае значэнне. Лён з'яўляецца каштоўнай крыніцай сыравіны для работ нашай сацыялістычнай прамысловасці. Атрыманая ільняная прадукцыя ад нашых фабрык і заводаў у выглядзе тканіны і іншых вырабаў — прадмет першай неабходнасці для задавальнення запатрабаваных шырокіх мас працоўных, прадмет, неабходны для ўмацавання магучасці і абароназдольнасці нашай краіны. Пытаннем развіцця ільняводства партыя і ўрад аддавалі і аддаюць велізарную ўвагу, як культуры, маючай вялікае народнагаспадарчае значэнне.

У расце жэўнасці калгасаў і калгаснікаў нашай рэспублікі лён адыгрывае вялікую ролю. Ён з'яўляецца вядучай тэхнічнай культурай калгасных пад'ёў. Прынятыя партыяй і ўрадам меры і меры, прадстаўленыя вялікімі ільготы ільняводцам калгасам стварылі выключна спрыяльныя ўмовы для росту ўраджайнасці ільну.

На старонках друку ўжо прыводзіліся факты выдатнай работы майстроў высокіх ураджаў ільну. На аснове стаханавскай работы перадавыя калгасы рэспублікі ў гэтым годзе ва многа разоў павялічылі рады стаханавскага звання, які атрымалі па 10 і больш цэнтнераў валакна з гектара. Калгас імя Чалаева Мозырскага раёна за здадзенае дзяржаве ільняпрадукцыю атрымаў больш 140 тысяч рублёў даходу. Кожная калгасніца стаханавскага звання М. Пашкоўка атрымала па 700 рублёў грошай, выданыя за лён у якасці прэміі-набавы. Калгас «Чырвоны шлях» Уваравіцкага раёна ў два разы перавыканаў план па здачы трыоты і ільнясема і атрымаў даходу 100 тысяч рублёў. Калгас «Другая пяцігодка» Дрысенскага раёна пры плане ў 31,3 цэнтнера ільнясема здаў дзяржаве 138 цэнтнераў. Ад атрыманых даходаў ад ільну калгаснікі атрымліваюць на прапазаванне па 2 руб. 50 кап грошам.

Таміх фактаў можна прывесці многа. І ўсе яны паказваюць, што большасць адносін да вырошчвання ільну забяспечваюць вялікія даходы калгасам і калгаснікам. У бараньбе за лён у калгасе вырастаюць вельмі добрыя кадры стаханавцаў, выдатнікаў — сапраўдных майстроў высокіх ураджаў гэтай каштоўнай і вядучай культуры. Ільняводцы-стаханавцы, вырошчваючы высокакачэствены лён, горды сваёй працай, што гэтым самым яны робяць вялікую дзяржаўную справу. Краіна чэкае ад нашых ільняводцаў многа і высокакачэстванай ільняпрадукцыі.

Вось чаму своечасовае выкананне сваіх абавязкаў перад савецкай дзяржавай на здачы высокакачэстванага ільну, роўна як і іншых відаў загатоўкі і паставы, з'яўляецца пераважай заваждэ ўсіх калгаснікаў, важнейшай дзяржаўнай задачай усіх загатоўшчыкаў, усіх партыйных і савецкіх арганізацый.

Трэба, аднак, прызнаць, што далёка не ўсе кіраўнікі зямельных органаў як у абласцях, так і ў раёнах зраэўмелі палітычнае значэнне барацьбы за высокую ўраджайнасць ільну, барацьбы за захаванне ільняпрадукцыі ад страт не толькі ў часе ўборкі, але і ў часе расцілкі, пад'ёму са сцяпіншчы, і, гадоўным чынам, у момант яго апрацоўкі і машынамі і ручным спосабам. Партыя-палітычная работа сярод калгаснікаў мае рашучае значэнне. Гэтага неадраўмаемлі многа нашы кіраўнікі партыйных арганізацый і савецкіх органаў.

Вось чаму прыкладу Віцебскага вобласці. Гэта вобласць з'яўляецца ільняводчай-вядучай і рашучай у БССР. Тут на калгасных палях вырастаюць выдатны лён. Але ў большасці раёнаў вобласці не быў забяспечан своечасовы расцілкі трыоты, не забяспечан і догляд ільну на сцяпіншчы. А ў выніку да гэтага часу яшчэ не ўвесь лён паднята са сцяпіншчы. Тая частка, якая і паднята, апрацоўваецца выключна марудна і, як паказала практыка, няма яшчэ сапраўднай барацьбы за якасць валакна, за яго высокую нумарнасць. На складзе Заготлён на вобласці паступіла 278 цэнтнераў валакна ручной апрацоўкі, але якасць яго нізка ўстаноўленай планам. Залача заключачага ў тым, каб, нараву з палепшаннем пярвічнай апрацоўкі, звярнуць асаблівую ўвагу на своечасовае выкананне кожнай гаспадарчай кантрактнага дагавора, вядучы рашучую барацьбу са стратамі, раскраваннем і паваннем ільняпрадукцыі.

У ралзе раёнаў ігнаруюцца машыны па пярвічнай апрацоўцы ільну. У Аршанскім раёне не здала дзяржаве ні аднаго кілаграма ільну машынай апрацоўкі. А гэты ільняводчы раён мае ў калгасе і МТС дзесяці ільняпрацоўшчыцкіх машын, якія яшчэ не пущаны ў ход. Гэта — які паказальнік таго,

што там з боку партыянага і савецкага кіраўніцтва прадаўжаецца практыка пагардлівых адносін да вядучай культуры. Такая пагардлівасць бесспрэчна прыводзіць да вялікіх страт ільну і спрыяе варожым элементам падрываць дзяржаўную дысцыпліну і раскраванне калгаснае дабро.

Па сутнасці, работа па апрацоўцы і здачы ільнявалакна дзяржаве яшчэ не разгорнута ў такіх рашучых ільняводчых раёнах, як Лёзненскі, Полацкі, Дрысенскі, Сіроцінскі, Круглянскі і інш. Тут яшчэ не арганізавана работа мяляна-трапальных пунктаў, не падбраны кадры трапальшчыкаў, не забяспечана максімальнае скарыстанне ільняапрацоўшчыцкіх машын. А работа да замочы і апрацоўцы пенькапрадукцыі ў гэтых раёнах яшчэ не разгорнута.

Кіраўнікі гэтых раёнаў, які і некаторых іншых, недаацанілі ўсю палітычнае значэнне своечасовай апрацоўкі ільну і выканання ільнязагатоўкі. Гэту справу яны пусцілі на самазек, дапускаюць шкодную, неаднаразова асуджаную партыяй чарговасць у правядзенні гаспадарчых кампаній. Ільнязагатоўкі яны поўнасьцю аддалі на волюкуп загатоўшчыкам, самаўхіліліся ад выканання важнага дзяржаўнага задання.

На 15 кастрычніка план ільнязагатоўкі ў пераважнае на трапанае валакна па рэспубліцы выкананы толькі на 17,3 проц і па ільнясема на 82 проц, а па пенькапрадукцыі ўсяго толькі на 5,9 проц. Апошняя лічбы даюць пророст па загатоўках ільну толькі адзін процант ад плана.

Ніякага апраўдання для такога рабонага адставання няма. Раёны рэспублікі, якія па-большыню разгарнулі работу, правільна арганізавалі працу на апрацоўцы ільну, рашуча праксалі антыдзяржаўныя тэндэнцыі і супраціўленне варожым элементам ў ільнязагатоўках, пераканаўча паказалі, што план можа быць выкананы ў самы кароткія тэрміны і высокакачэсна. Ішчэ да 10 кастрычніка Кіраўскі раён выканаў план па ільнявалакна на 78 проц, Хоцімскі на—71,7 проц, Добрушскі на — 77,1 проц, Талачынскі на—63 проц, Церахоўскі на—73,8 проц. Такія ж магчымасці маюць усе раёны БССР, ад гэтых магчымасці імі далёка не скарыстаны.

Толькі поўнай бяздзейнасцю загатоўчай сістэмы, самаўхіленнем ад загатоўкі партыйных і савецкіх арганізацый можна тлумачыць той факт, што ў Лагойскім, Барысаўскім, Плесчаніцкім, Петрыкаўскім, Гомельскім, Любавіцкім і Капачынскім раёнах яшчэ нават не прыступілі да загатоўкі ільнявалакна і трыоты. Імяна забавеннем укааную таварышта Сталіна аб тым, што палітыка і гаспадарка неадзілімы, самаўхіленнем некаторых партыйных работнікаў ад кіраўніцтва гаспадарчымі пытаннямі — можна тлумачыць, што гэтыя раёны неярпіма адстаюць па выкананню плана ільнязагатоўкі.

Каб падняць тэмпы ільнязагатоўкі, неабходна перш за ўсё забяспечыць босперабыную работу мяляна-трапальных пунктаў, поўнасьцю скарыстанне ільняапрацоўшчыцкіх машын Сяргеява і Антонова. Спалучэннем машынай і ручной апрацоўкі ільну сіламі калгаснікаў, мазотых багаты стаханавскай работы сярод калгаснікаў і калгасніц, укараненнем стаханавскай метады работы, перадачаю вомыту перадавых аддзельчым — вось чым можна забяспечыць поспех справы ў кожным калгасе і раёне. Партыя і ўрад не паперыцца, каб з-за бяздзейнасці некаторых зямельных работнікаў прастанвалі каштоўнейшыя машыны, якімі дзяржава забяспечыла калгасную боссу. Пара, нарэшце, Наркамзему БССР і яго масовым органам па-большыню ўзначаліць работу па апрацоўцы ільну.

Загатоўчыя арганізацыі і ў першую чаргу работнікі сістэмы Заготільну абавязаны каронным чынам палепшыць сваю работу. Нельга прырпць такога становішча, калі работнікі Заготільну замест таго, каб неспасрэдна ў калгасных дапамагач арганізаваць апрацоўку ільну, сартыроўку трыоты, адліжваюцца ў канцыялярных, чэкаюць, чакуць у парадку самазек лён паступіць на склад. Лён — прадаўжачая культура. Яна патрабуе пільнай увагі ўсіх арганізацый і іх кіраўнікоў — партыйных і непартыйных большэвікоў.

Па ўсёй краіне шырока разгортаецца перадаўшчыцкая сацыялістычная спаробніцтва. Калгаснікі імкнучыя сустраць слаўную гадзіву Вялікага Кастрычніка паспяховым завяршэннем сельгаспадарчага года. Партыйная і савецкая арганізацыя абавязаны ў гэтай справе ўсялякі дапамагчы калгаснікам. Адной з рашучых умоў паспяховай сустрэчы вялікага свята павінна стаць барацьба за рэзкае палепшэнне работы па апрацоўцы і здачы дзяржаве высокакачэснай ільня- і пенькапрадукцыі. У гэтым важнейшая задача зямельных работнікаў, загатоўшчыцкіх органаў, партыйных і савецкіх арганізацый рэспублікі.

ХАБАРАЎСК, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Горад заліт сонцам. Вуліцы ўпрыгожаны, як у вялікае свята. За згібамі ракі паказваюцца два зартавыя кацеры. Услед за імі ў кіляватэрным страю ідуць два караблі. Яны брыста набліжаюцца да прыстані. Вось першы павярнуў налева і пашоў да берагу. Сустрэкаючыя выразаюцца бачачы дарагія твары тт. Грызадубавай, Осіпенка і Раскавай. З берага ім махаюць рукамі, крычаць «ура».

Вокічамі прывітаньняў, кржкімі «ура» сустракаюць на плошчы Свабоды дарагіх гасцей працоўныя Хабаравска. Радзіе разносіць па плошчы, а адзоль на ўвесь СССР, прамому саратара Далёкаўсходняга краёвага камітэта партыі тав. Собалева.

Тав. Собалеў агалашае здравіну ў гонар вялікай пераможнай савецкай радзімы, у гонар вялікай партыі большэвікоў і мудрага правадзіра і пастаўніка таварыша Сталіна.

Ад імя байцоў, камандзіраў і палітработнікаў 2-й Асобнай Чырвонасцяжнай арміі герачны экіпаж «Родины» вітае камандуючы арміяй камкор тав. Коўчу.

Слова прадстаўляецца камандзіру

самалёта «Родина» тав. Грызадубавай. Яна распаруе, што заданне таварыш Сталіна — праціць з сэрца нашай радзімы Масквы на Далёкі Усход — выканалі.

— Мы ўпэўнены, таварышы, — гаворыць тав. Грызадубава, — мы глыбока ўпэўнены, што любая савецкая дзіцяца, асвоўшая нашу тэхніку, зольна выканаць гэту задачу.

На трыбуне — тав. Осіпенка. Зварочнаючыся да працоўных Хабаравска, яна перадае ім сэрдачнае чырвонаармейскае прывітанне. Тав. Осіпенка гаворыць аб выдатных якасцях савецкіх самалётнікаў, беаадмоўна працуючых самых пняжкіх умовах.

Слова атрымлівае тав. Раскава.

— Наш экіпаж, — расказвае яна, — зрабуў пасажку ў непраходнай тайзе. Нас аддзялілі сотні кіламетраў ад населеных пунктаў. Але мы былі не адзінока. Мы ведалі, што з намі ўвесь многамільённы народ і таварыш Сталін.

З велізарным натхненнем уздэльнікі мітынга, на якім прысутнічала 100 тысяч чалавек, паслалі прывітанні таварышам Сталіну і Варашылаву.

НОВЫЯ ПАТРАБАВАННІ ГЕРМАНІІ

ПАРЫЖ, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Паводле вестак газеты «Популар», Гітлер патрабаваў у якасці кампенсаций за гарантыю новай Чэхаславакці арышту і выданы ўсіх антыфашысцкіх нямецкіх сенатараў і дэпутатаў чэхаславацкага парламента, а таксама ўсіх дэвераных асоб нямецкіх дэмакратычных партыяў у Чэхаславакіі. Гутарка ідзе аб немцах сацыял-дэмакратах, камуністах і членах іншых дэмакратычных партыяў, працаваўшых у раёнах Чэхаславакіі, зараз акупіраваных Германіяй. «У Празе, — гаворыць газета, —

дзе расгубленасць вельмі вялікая, не будучы ніякімі ілюзіі адносна далейшых вынікаў гітлераўскага патрабавання і мяркуюць, што за нямецкімі дэмакратамі Чэхаславакіі наступіць чарга ўпэўненых з акупіраваных раёнаў чэхав — сацыялістаў, камуністаў і дэмакратаў. Свяджваюць, што ў Празе ўжо створаны органы Гестапа. Такім чынам Гітлер ператварае Чэхаславакію ў фашысцкую калонію. Ці скажуць што-небудзь па гэтым паводу Чэмпберлен і Далалдэ?»

ПАЗІЦЫЯ РУМЫНІІ І ЮГАСЛАВІІ У АДНОСІНАХ ВЕНГЕРСКІХ ДАМАГАННЯЎ

БУХАРЕСТ, 16 кастрычніка (БЕЛТА). Румынскія палітычныя колы вельмі ўважліва сочаць за развіццём венгерска-чэхаславацкага канфлікту. Газеты падкрэслваюць, што Румынія катэгорычна адвргае нічым не абгрунтаваныя венгерскія дамаганні.

на Польшчу і Венгрыю з мэтай дабіцца іх адмаўлення ад укаананага плана.

ЖЭНЕВА, 16 кастрычніка (БЕЛТА). Швейцарскія газеты, спасылаючыся на ўтарытныя крыніцы, паведамляюць з Белграда аб тым, што югаслаўскі ўрад зрабуў у Берліне і Рыме афіцыйныя прадстаўленні па паводу польска-венгерскіх дамаганняў да Чэхаславакіі. Па словах газет, югаслаўскі ўрад катэгорычна выказваецца супроць устанавлення агульнай венгерска-польскай граніцы, шляхам адарвання ад Чэхаславакіі Закарпацкай Украіны. Югаслаўскі ўрад прасіць італьянскі і германскі ўрады аказаць наішч

ПАРЫЖ, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Па вестках блізкай да французскага міністэрства замежных спраў газеты «Піц парыз'ен», германскі і італьянскі ўрады зголы ў прычыне на аднаўленне чэхаславацка-венгерскіх перагавораў, але «погляды Берліна і Рыма на вырашэнне праблемы Закарпацкай Украіны разыходзяцца. Рым і Варшава прадаўжаюць энэргічна падтрымліваць патрабаванні Венгрыі. Дыпламатычныя прадстаўнікі Італіі і Венгрыі зноў гутарылі ўчора ў польскай сталіцы з палкоўнікам Вокам. Яны разглядалі пытанне аб стварэнні агульнай граніцы паміж Венгрыяй і Польшчай. Няма, аднак, ніякіх вестак аб тым, што Германія змяніла свой пункт погляду, які не спрыяе ажыццяўленню падобнага праекта».

ПОЛЬСКА-ЧЭХАСЛАВАЦКАЕ ПАГАДНЕННЕ

ВАРШАВА, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Па паведамленню газеты «Роботнік», 14 кастрычніка адбылося пацісанне часовага польска-чэхаславацкага пагаднення па пытанню аб аб'ёме вугалю і жалеза. На падставе гэтага дагавора

Тешынская вугальная і металургічная прамысловасць (г. зн. захвачаная Польшчай у Чэхаславакіі) атрымаюць магчымасць экспартыраваць сваю прадукцыю ў Чэхаславакію.

АНТЫЛІТОЎСКІЯ ПРАВАКАЦЫІ ПОЛЬСКИХ ФАШЫСТАЎ

ВАРШАВА, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Не паспешыўшы зачыніць дачыненне захвачаных у Чэхаславакіі тэрыторый, польскія фашысты ўжо зноў выкарыстоўваюць свае позіркы на Літву. За апошнія дні значна ўзмацніліся антылітоўскія правакацыі. Польскія фашысты моладзь у Літве справакавала рэд сур'ёзных сутычак з літоўскай навуцавай моладдзю. Скарыстаўшы гэты прадлог, польскія фашысты арганізавалі ў Вільня рэзка ўзмацнілі свае напады на літоўскі народ і на літоўскі ўрад.

У Польшчы ўзмацняецца тамсама кампанія за захват Літвы. Інспіраваны ўрадавымі кругамі вільняскія фашысты арганізавалі прадстаўніцтва польскаму прам'ер-міністру Славой-Склямукоўскаму і міністру замежных спраў Беку «мемарандум», у якім, спа

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ
Згодна паведамлення афіцыйнай сводкі іспанскага міністэрства абароны, 16 кастрычніка ў зоне Эбро ніякіх істотных аперацый не адбывалася.

сыйлаючыся на «вопыт» захвату чэхаславацкай тэрыторыі, адкрыта ставіць пытанне аб далучэнні да Польшчы «эраўмаваючага ў Літве польскага насяляльнага». Пры гэтым мемарандум умявае на «спрэсліванні», якім я былі былі падтрыманні польскае насельніцтва ў Літве, умяваючы аб тым, што ў Польшчы забаронена існаванне якіх-бы то ні было літоўскіх культурных, палітычных або эканамічных арганізацый, не гледзячы на тое, што ў Польшчы пражае значная колькасць літоўцаў.

КАУНАС, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Паводле паведамлення друку, 13 кастрычніка два польскія жандыры прававалі захваціць літоўскага паграцініка. Падпіраючы наўдучу, яны абстралялі яго.

З ФАШЫСЦКІХ ЗАСЦЕНКАЎ ВЫРВАН КАПІТАН „СМІДОВІЧ“

ПАРЫЖ, 17 кастрычніка (БЕЛТА). З фашысцкіх засценкаў генерала Франко прынятыя савецкімі ўрадам мерамі

вырван капітан парахода «Смидович» т. Глоўці. Тав. Глоўці прыбыў у Францыю.

ПРЫБЫЦЦЕ МІЖНАРОДНАЙ КАМІСІІ У БАРСЕЛОНУ

ПАУДНЕВЫ ФРОНТ
На фронце Андалузіі ў сектары Паркунья мянежскі падрыўнік рад атак на рэспубліканскія пазіцыі ў раёне Грахо Мартына Алькаідэ. Гэтыя атакі былі паспяхова адбіты рэспубліканскімі войскамі.

У ноч на 16 кастрычніка фашысцкі самалёт скінуў некалькі бомб у порт Барселоні.

ПАРЫЖ, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамляе, што міжнародная камісія, вылучаная Лігай нацыяў для наглядання за адзіненнем замежных добраахвотнікаў з арміі рэспубліканскай Іспаніі, прыбыла ўчора ў Барселону. Члены камісіі былі прыняты міністрам замежных спраў Альварэсам дэль Вайо, які ў сваёй прамове заявіў аб тым, што іспанскі ўрад гатовы садзейнічаць выкананню камісіяй пастаўленай перад ёю задачы.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ
Кітайскія канцэнтруюць да 200 тысяч салдат у раёне і 70 кіламетрах на ўсход ад Кантона. Чакаецца, што ў бліжэйшым будучым буйныя бітвы паміж гадоўнымі сіламі кітайскай і японскай арміі.

Японскія войскі, якія высадзіліся ў правінцы Гуаньдун, прадаўжаюць наступленне. Найбольш жорсткія бітвы ідуць у раёнах Тамшуй (на паўночным захад ад заліва Біас) і Вэйчжоу (на паўночнам ад заліва Біас).

Адна японская калона выдэ абходнае наступленне да раёна на поўнач ад Шылуна (на ўсход ад Кантона).

Эвакуацыя лэйкаў, жанчын і старыкоў з Кантона прадаўжаецца ў поўным парадку. Дзельнае жыццё горада праходзіць нармальна.

Японская авіяцыя ўчора падаргала жорсткай бомбардыроўцы насельніцтва

пункты правінцы Гуаньдун і рад чыгуначных станцый на Кантон-Каулуанскай чыгунцы.

Іспанская авіяцыя бомбардырвала Іюжжоу на Кантон-Ханькоўскай чыгунцы. З самалётаў было скінута больш 100 бомб. Забіта і ранена валя 100 чалавек. Зруйнавана 150 дамоў. Кітайская зенітная артылерыя збіла 1 двухматорны японскі самалёт тыпу «Фэ». Экіпаж бомбаваоза ў складзе 7 чалавек загінуў.

ХАНЬКОУ, 17 кастрычніка (БЕЛТА). Іспанскае конульства ў Гонкунгу апублікавала камюніке, у якім гаворыцца: «Маючы на ўвазе палірадыі інцыдэнты, як напрыклад, раненне буйшага брытанскага пасла ў Кітаі, іспанскія авіяцыя падаржываюцца, што рэспубліканскія ваенныя дзеянні ў чакаецца ў радыусе 200 кіламетраў ад Кантона і 100 кіламетраў ад Свэтоу».



«Стахановское движение это такое движение рабочих и работников, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых славных его страниц».

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ!

Новый плакат, выпущенный издательством «Искусство» (работы мастера Ежикова). Репродукция Саюфоты

У ЦК КП(б)Б НАРАДА ДЫРЭКТАРАЎ СОЎГАСАЎ

16 кастрычніка пры ЦК КП(б)Б адбылася рэспубліканская нарада дырэктараў соўгасаў.

Нарада заслухала даклады народнага камісара соўгасаў БССР тав. А. І. Дружыніна і народнага камісара земляробства БССР тав. П. А. Кальцова аб стане і работе соўгасаў рэспублікі. Пасля дакладаў наркомаў былі заслушаны паведамленні дырэктараў аб рабоце соўгасаў і выкананні імі дзяржаўнага плана па здачы сельгаспадарчай прадукцыі. З інфармацыйны выступілі тт. Тарашка — соўгас «Шыняны», Кабановіч — соўгас «Набеда», Пушчанскі — соўгас «Зарэчча», Пракопшыка — соўгас імя Ежова, Вазыль — соўгас «Успех», Ніжэльскі — козаволь 120, Кавраўскаў — соўгас імя Дзержынскага і іншыя.

Далей тав. Панамарэнка паставіў задачу аб неабходнасці ўмацнення барацьбы з варожымі элементамі, бо мяркуючы па маючыхся фактах, ворагі на роуду прадаўжаюць праводзіць сваю варожую палітыку работы ў ралзе соўгасаў. Ён указаў, што ворагі народнага звышхадзіць кае месца для правядзення варожай палітыкі работы там, дзе нашы кіраўнікі працуюць палітычную боскопатынасць, дзе краіна слаба пастаўлена партыяна-палітычнай работа ў масах. Ліквідцыя вынікаў шкодлівай работы ў сельскай гаспадарцы, гаворыць ён, павінна іці неадзінока з павышэннем рэвалюцыйнай пільнасці ўсіх нашых работнікаў, з выкаваннем шырокіх мас у духу неспрымасці і бясціласнага выкрыцця і знішчэння ворагаў народа.

У канцы нарады з вялікай прамовай выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. П. К. Панамарэнка.

Гаворачы аб значэнні скліканай нарады дырэктараў соўгасаў, аб стане сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тав. Панамарэнка паставіў перад дырэктарамі соўгасаў рад практычных задач, якія павінны садзейнічаць брыстрайшай ліквідцыі вынікаў шкодлівага ў соўгасах. Ён звярнуў увагу на выключнае палітычнае значэнне вядучай ролі соўгасаў у справе далейшага арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасаў.

Тав. Панамарэнка падкрэсліў, што соўгасы павінны быць узорам для калгасаў у справе арганізацыі працы, узорам у барацьбе за высокі, устойлівы ўраджай, узорам у развіцці сацыялістычнай жывялагадоўлі, палітычнай народнасці жыццёў і павелічэнні яе прадукцыйнасці.

Тав. Панамарэнка падверг рэзкай крытыцы іраўнікоў соўгасаў, адстаючых па выкананню плана хлеба дзяржаве, гаворыць ён, павінны быць выключна соўгасамі цалкам і поўнасьцю на працягу нальдохачай пшнідэжкі. У гэтай справе кіраўнікі соўгасаў павінны паказваць прыклад дзяржаўнай дысцыпліны.

Вельмі падрабязна ў канцы свайго выступлення тав. Панамарэнка спыніўся на неабходнасці авалодання большэвізмам, марксіска-ленінскай тэорыяй гаспадарчай гаспадаркі, на неабходнасці глыбокага вывучэння гісторыі ВКП(б).

У работе нарады таксама прымалі ўдзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Н. Г. Грэвава, старшыня Соўнаркома БССР тав. К. В. Кісальчу.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР выдўў указы аб устаўноўленні медалей «За боевыя заслугі» і «За отвагу».

Палажэнне аб медалі і іх апісанне будучы надрукаваны ў чарговым нумары.

ПАМЕРЛА М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРЫНА

16 кастрычніка ў 17 гадзін 05 мінут, у Маскве у Крэмлёўскай больніцы, памерла Народная артыстка СССР ордэнаносца Марыя Міхайлаўна Блюменталь-Тамарына.

Смерць М. М. Блюменталь-Тамарынай паследвала на 80 годзе яе жыцця пасля цяжкай хваробы. (БЕЛТА).

АД КАМІСІІ ПР АРГАНІЗАЦЫІ ПАХАВАННЯ М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРЫНАЙ

Для пахавання Народнай артысткі Саюза ССР ордэнаносца М. М. Блюменталь-Тамарынай Камітэт па справах мастацтваў пры СНК СССР арганізаваў камісію ў саставе Маркелова І. Е., Барсавая В. В., Яблоўнай

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ КОМСАМОЛ-ЗАЛАТЫ ФОНД ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

БА ЯВЯ ПАМОЧНІКІ

Комсомольская арганізацыя з'яўляецца майм лепшым памочнікам у рабоце па дасягненню высокай пачынальнай баявой і палітычнай падрыхтоўкі. На сваіх сходах комсомольцы ўмеюць правільна крытыкаваць недахопы, актыўна мабілізаваць на барацьбу за іх ліквідацыю. Комсомольцы з'яўляюцца ініцыятарамі сацыялістычнага спаборніцтва. Першымі ўключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва падраздзялення чырвонаармейска-комсомольцы тт. Скаварала, Ускоў і Казакоў, а за імі ўсе комсомольцы. Асабліва актыўна комсомольцы ўдзельнічалі ў спаборніцтва па дастойнай сустрэчы 20-гадовага юбілея ВЛКСМ. Зараз яны дасканала выконваюць узяты абавязальнасць па баявой і палітычнай падрыхтоўцы, рыхтуюць дастойны падарунак сваёй мацеры-радыме.

На асенняй правярцы палітычнай падрыхтоўкі комсомольцы паказалі сабе як авангард часці. Усе выдатнікі — гэта комсомольцы Сярод іх тт. Шастакоў, Фралоў, Косціца, Афончанка, Шыгі, Зімін, Харытонаў. Лепшымі групамі аказаліся тая, дзе групаводцамі комсомольцы тт. Халкоў і Кіеўнін. На правярцы па тэматычнай падрыхтоўцы лепшую ацэнку атрымаў ўзвод, якім камандуе комсомолец тав. Скаварала. Па фізічнай падрыхтоўцы выдзяляюцца аддзяленне, дзе камандзір комсомолец тав. Казакоў. Усе комсомольцы пяціх адрываў гурса стральбоў выкасалі на «выдатна».

Комсомолец тав. Іваноў курсантам дапушчаны да камандвання аддзяленнем. На вучэбныя ён дасканала арганізоўваў работу разведкі і аднаго разу ў цяжкіх умовах начно разведкі раскідваў пушніцкую размяшчэнне «свінь» стаяны.

Звыш 30 комсомольцам за выдатную работу на вучэбнай аб'екцыі ў загадзе падзяла, 18 комсомольцаў занесены на дошку гонару часці.

Комсомольцы актыўна змагаюцца за добры стан гаспадаркі. На вучэбных матэрыялах забяспечваюць часці 6-ю бесперабойна. Асобна адзначаны камандваннем комсомольцы тт. Косціца, Зайцаў, Скурыйн, Шаркоў і Ішч.

Комсомольцы пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі лічце шырэй разгортваюць саапарніцтва, авалодаюць ваеннай тэхнікай і палітычнымі ведамі.

І. С. СІДЗЕНКА.

РАДАСНА ПРАВЯДЗЕМ СВЯТА

Комсомольская арганізацыя па-белому ўключылася ў сацыялістычнае спаборніцтва імя 20-годдзя ВЛКСМ і па-большэвіцку вядзе барацьбу за выкананне сваіх абавязальнасцяў, рыхтуюць падарунак сваёй мацеры-радыме. Барацьба ідзе за выкананне плана, прынятага на комсомольскім сходзе з першых дзён спаборніцтва. За гэты перыяд з'явіліся ўзорныя комсомольскія аддзяленні, пацэпшылася ўся работа комсомольскай арганізацыі.

Зараз мы вылучаем кандыдатам на ішчынства. Вестка аб гэтым яшчэ больш нагніла комсомольцаў. Мы зараз рыхтуюцца да свята, не аслабляючы сацыялістычнага спаборніцтва, арганізуем праверку вытананна дагвару комсомольскіх арганізацый падраздзяленняў, каб паказаць кожнаму комсомольцу яго поспехі і недахопы ў спаборніцтве.

Да дня юбілея комсомола рыхтуюцца ўрачысты сход. Камандванне часці рыхтуе загад, у якім будзе адзначаны і заахочаны лепшыя комсомольцы і комсомольскія арганізацыі, аграмы таго рыхтуюцца комсомольскай арганізацыі агукны падарунак: дзве якія жэрдзі аб разведцы, прывесаныя лепшым комсомольцам-разведчыкам, з напісамі імён гэтых комсомольцаў. XX-годдзе Ленінска-Сталінскага комсомола правядзем весела і дастойна.

І. Л. КІЕЎНІН, адсек бюро КСМ часці.

АГИТАТАР

Перад выходам на тэматычны заняткі тав. Каршуноў сказаў план агітацыйнай работы, падрыхтаваў камплект газет і брашуры.

Падраздзяленне вучылася ў марш. Тав. Каршуноў растлумачыў баяную задачу, расказаў, што патрэбна рабыць пры паўднёнай «праціўніку». Спытаў двух-трох чалавек, як яны ўвоўнілі задачу. Байцы адказалі правільна.

Падраздзяленне ў маршы. Тав. Каршуноў тлумачыць байцам сігналы: чырвоная работа — такія «праціўнік», белая — авіяцыя, зялёная — кавалерыя. Адначасова тав. Каршуноў гутарыць аб тым, на яку тэму выпусціць сёння баявы лісток.

Прыводзяць прыклады мужнасці і адвагі слаўных дзядзюх-агонінікаў, тав. Каршуноў пачынае ў кожнага байца бадабраць, запальвае жаленнем лепш правесці тэматычны вучэбны.

Гаварыць праца — быць чырвонаармейскім агітатарам. Несці ў масы байцоў і камандзіраў прывесце, больш шчырае слова і мабілізаваць іх на новыя поспехі баявой і палітычнай падрыхтоўкі.

В. ЗАІНІН.



Байцы-комсомольцы часці служыць палітфармацыяй.

КОМСАМОЛЬЦЫ АДНОЙ ЧАСЦІ

К. І. НЕНЮХІН

Вывучаючы пісьмо Палітупраўлення РСЧА «Аб рабоце комсомольскіх арганізацый Чырвонай Арміі», комсомольская арганізацыя глыбока засвоіла значэнне пастаўленай ў ім задачы перад комсомольцамі аб большэвіцкіх сваіх ролі, аб падняці палітычнай актыўнасці комсомольцаў. Па-большэвіцку вырашаюць гэтыя задачы, ужо зараз можна адчуць ва ўсім жыцці нязмерна вырастаючы сілу комсомола.

Лепшым паказальнікам гэтага з'яўляецца быстры рост арганізацыі за кошт перадавой часці несаюзнай моладзі. Так, напрыклад, калі за ўвесь 1937 год у рады ВЛКСМ прынята 21 чалавек, то за гэты год прынята 62. У выніку такога росту комсомольскай арганізацыі да сваёй 20-гадовай ВЛКСМ саставіла 70 проц. усяго саставу часці.

Правядзенне сістэматычнай работы па палітычнаму выхаванню новапрынятых комсомольцаў з'яўляецца адной з карэных задач большэвіцкай ролі комсомола. Былі створаны два гурткі па комсомольскай асветы, на вывучэнне гісторыі ВКП(б). Побач з ваяцкамі, у гуртках з новапрынятымі комсомольцамі праводзіліся і праводзіцца гутаркі на тэмы аб палітыцы партыі і Урада, аб жыцці комсомола. Комсомольскія актывістамі ў ротных комсомольскіх арганізацыях у перыяд падрыхтоўкі да 20-годдзя ВЛКСМ па заданню партыйнага і комсомольскага бюро праводзіцца пад дэкладаў аб слаўным 20-гадовым юбілея Ленінска-Сталінскага комсомола.

У выніку стала правядзімай работа з новапрынятымі комсомольцамі многія з іх з'яўляюцца ўзорнымі актывістамі. Комсомолец тав. Зайцаў, будучы па-за комсомолам, з'яўляўся адстаючым байцом, Комсомольская арганізацыя мабілізава яго да сябе. Ён становіцца актывістам і ўступае ў комсомол. Зараз тав. Зайцаў — выдатнік

баявой і палітычнай падрыхтоўкі. Ён адвагалосна выбран камсоргам падраздзялення. Або комсомолец тав. Піроў. З першых дзён прабывання ў комсомале ён прыцягваецца да работы чытка-бяседчына. У перыяд выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР працуе агітатарам у калгасе. Нядаўна тав. Піроў вылучан на пасаду намесніка палітрука і прыняты кандыдаты ВКП(б).

Комсомолец тав. Іваноў быў выбран членам участковай выбарчай камісіі. Ён актывічна агітацыйную работу на участку. На асеннях агульных вучэбных з'ездах яму, як курсанту, было даверана камандваннем аддзяленнем. З гэтай работай ён выдатна справіўся.

Комсомолец т. Буркоў да ўступлення ў комсомол адставаў на палітычнай падрыхтоўцы. Зараз ён не толькі адпрацоўвае тэмы на адрыве «добра», але і дапамагае беспартыйнаму тав. Малаткову. Такія актывісты з новапрынятых комсомольцаў у арганізацыі ўжо няма.

Работа з комсомольскім актывам комсомольскай арганізацыі часці разглядаецца як адна з важнейшых і рашучых задач у справе вырашчвання з комсомольцаў большэвіцкіх кадраў, камандна-палітычнага састава Чырвонай Арміі. Таму з комсомольскім актывам арганізацыя велізарная работа па яго імяна-палітычнаму выхаванню.

За апошні перыяд на нарадах комсомольскага актыва абмеркаваны пытанні аб колзе рэалізацыі пісьма палітычнага ўпраўлення РСЧА, аб рабоце комсомольскай арганізацыі Чырвонай Арміі, аб авангарднай ролі комсомола ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы, аб сацыялістычным спаборніцтве імя 20-годдзя ВЛКСМ і т. д. Для актыва

праведзены дэклады «Аб каварных метадах замежных разведкаў і іх графіска бухарынскіх агентах фашызма», аб арганізацыйных прыпынках большэвізма і рад ішчых. Увесь комсомольскі актыв ахоплен школай і гурткамі комсомольскай асветы па гісторыі ВКП(б).

У сувязі з ростам імяна-палітычнага ўзроўню комсомольскага актыва яго ўдзел у палітычнай рабоце становіцца штодзённым. Кожны комсомольскі актывіст гарыць імненнем атрымаць і неспі адказную работу, працягваючы вялікую ішчынствую пры выкананні любых заданняў.

Вось некалькі жывых прыкладаў з работы комсомольскіх актывістаў. Тав. Піроў толькі два месяцы працуе намеснікам палітрука і карыстаецца ўжо велізарным даверам і любоўю з боку байцоў і камандзіраў. Ён узяў на сябе абавязальнасць ўзоруна падрыхтавацца да прыёму маладога папушніцы Гэта абавязальнасць ім было выдатна выканана. У лясніцкім пакоі ён арганізаваў дэдавачую работу, абліжваючы і чытаючы. З першага дня работы ўсё праводзіць па пэўнаму плану.

Тав. Скурыйн таксама нядаўна вылучан намеснікам палітрука. На асеннях агульных вучэбных выхаваньні абавязкі палітрука тыла. Гэта работа камандваннем часці была апэнена на «добра».

Комсомолец т. Халкоў з'яўляецца лепшым прапагандыстам часці па гісторыі народаў СССР. З яго групы зараз вылучаюцца комсомольцы тт. Шастакоў і Фралоў групаводцамі па гісторыі народаў СССР.

Нельга не ўспомніць і аб комсомольцу тав. Харытонаве, які выхаваньні

даты партыі камсорг падраздзялення т. Хорын і баец т. Соінаў. Тав. Соінаў дасканала авалодаў баявой тэхнікай, служыць прыкладам выдатнага захавання ваенскай дысцыпліны, занесены на дошку гонару імя 20-годдзя ВЛКСМ.

Шыраца рады ленінска-сталінскага комсомола. У комсомол ідзе самая перадавая чырвонаармейская моладзь, якая па праву называецца залатым фондам Чырвонай Арміі. Іх імёны градуецца на дошку гонару імя 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсомола. Сярод іх — тав. Шчэрбакоў — высокая дысцыплінаваны баец, выдатнік баявой і палітычнай падрыхтоўкі, унагароджаны камандваннем за выдатнае выкананне баявых заданняў.

Вялікую работу праводзіць партыйны арганізацыі па ўзвышэнні палітычных ведаў байцоў, камандзіраў і палітработнікаў. У даны момант партыйны і непартыйны большэвікі дэталёва знаёмяцца з матэрыялам Кароткага гурса гісторыі ВКП(б).

Высокі палітыка-маральны стан байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Чырвонаармейскай будні насцяганы смеласцю, адвагай і мужнасцю байцоў, камандзіраў і палітработнікаў, гадоўнашо лаць рапучы адпор падпалішчыкам раіны, усім тым, хто адважыцца оунуць сваё свіное рыла ў наш савецкі агарод.

Партыйная арганізацыя на вопыце разгортвання партыйна-палітычнай работы ў часе баявых дзеянняў у раёне возера Хасан выхоўвае байцоў, камандзіраў і палітработнікаў у духу гарачага патрыятызма да нашай радзімы, заўсёды трымаючы іх у стане мабілізацыйнай гатоўнасці.

С. БРАЙНІН, К. ПАЦЕМНІН.

ДАСТОЙНАЕ ПАПАЎНЕННЕ

К гэтаму радаснаму дню ўсё было яшчэ раз правярана, пакоі вымыты, прапёрты. Байцы, камандзіры і палітработнікі часці рыхтаваліся да ўрачыстага дня прыёму маладых байцоў.

Памяшканне святочна ўпрыгожана, на сталах чыстыя калерывы абрусы, сядны ўпрыгожаны прывітальнымі дозунгамі і плакатамі, вучэбнымі дыяграмамі, у яркім шле іскрыліся праменні вышлага сонца.

У лясніцкім пакоі стол даведак, тут жа струнныя інструменты, шахматы і іншыя гульні; ва ўтульнай чыстай шыфе ішч і стол з навейшымі журналамі і свежымі газетамі. Усё гэта падрыхтавалі для сваіх маладых прыяцеляў комсомольцы часці.

Дарогіх гасцей сустрэлі радасна і ветліва старшы лейтэнант тав. Нікіцін і намеснік палітрука тав. Піроў.

Праз некалькі гадзін прыехаўшых пажыцка было пачаць. Яшчэ ўчора яны трапавалі на фабрыках, заводах, на калгасных палях. Многія з іх златныя злёлі вытворчачы — стаханавцы і ўдзельнікі, а вось зараз яны байцы сваёй ролі Чырвонай Арміі. Яны шчыльна акружалі маладых камандзіраў, палітработнікаў і ўважліва ўслухваліся ў іх расказы аб шыкавай жыцці і рабоце часці. А пасля ўчытай чырвонаармейскай вятчы монна засялілі ў чыстай балкане і зялёных бела-снежных прастэпях.

Гукі сігнальнай трубы паведалі аб новым дні ў чырвонаармейскай кавалерыі. Маладыя байцы маршавалі пад камандай маладых камандзіраў — комсомольцаў тт. Савінава, Разанаво, Насова.

Пасля смачнага снідання пачаўся вучэбны дзень. Байцы прагна ўслухваліся ў словы намесніка палітрука тав. Пірова, праводзіўшага палітычнае інфармацыйнае становішчы ў Цэнтральнай Еўропе, аб захватніцкіх планах германскага фашызма. У гэты-ж дзень іх аднавілі са статутам унутрашняй службы.

З першага дня вучобы ў маладых байцоў працягваецца вялікае жаданне часна служыць сацыялістычнай радзіме і выдатна авалодаць баявой і палітычнай падрыхтоўкай. Большасць з іх яшчэ да прызыву ў Чырвоную Армію сталі варапылаўскімі стралкамі. Маладыя байцы ўжо добра вучыліся вайсковым і бярэць абавязальнасць ў бліжэйшыя дні адправаць першую адрыву. Сярод іх амаль 50 комсомольцаў з адуканымі ад 6 да 10 класаў савецкай школы, таксама ёсць і высокакваліфікаваны спецыялісты.

Вось малады баец Сяргей Апарыч, прышоў у рады Чырвонай Арміі тэхнікам-электрыкам. Комсомолец з 1934 г. Зараз ён выбран сакратаром комсомольскага прывідуна ў падраздзяленні. Баец В. Кудраўцаў мае спецыяльнасць токара, па прызыву перанямае вытворчыя нормы на 230 проц. Выконваў вытворчыя нормы перал прызывам у Армію на 210 проц. М. Куркін, стаханавец Калчугінскага завода. Такім-жа з'яўляецца і тав. Казлоў і многія іншыя. Яны становяцца баявым актывам падраздзялення.

З першага дня закінула партыйна-палітычная работа з маладымі байцамі. Комсомольцы бярэць на сябе абавязальнасць прыць з першымі добрымі паказальнікам ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы да XX гадавіны ВЛКСМ. Несяюзная моладзь з'яўляе аб сваім жаданні ўступіць у рады Ленінска-Сталінскага чырвонаармейскага комсомола. Палілі ўжо заявы 9 чалавек, сярод іх тт. Кудраўцаў, Куркін і ішч.

Паміж байцамі, аддзяленні і ўзводам разгортваюцца сацыялістычнае спаборніцтва імя XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Да слаўнага 20-годдзя ВЛКСМ комсомольцы рыхтуюць падарунак сваёй мацеры-радыме.

Так маладыя байцы прывялі слаўнае званне воіна Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

АСТАЮСЯ ПАЖЫЦЦЕВА У ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

У комсомольскай арганізацыі я вярста ад радавога комсомольца да актывіста. Толькі яшчэ вясной быў радзавым байцом, а зараз выконваю адказную работу намесніка палітрука.

Ці маглі раней марыць мае бацькі, што іх сын — асірыен можа стаць адказным палітычным работнікам Чырвонай Арміі?

Толькі Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя пры даламоце вялікага рускага народа пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна вызваліла асірыіскі народ ад капіталістычнага рабства і нацыянальнага прыгнёту. Зараз асірыіскі народ які ўвесь многагацяннавальны народ Вялікага Савецкага Саюза, жыць радасна, зможна, культурна.

Комсомольская арганізацыя падрыхтавала мяне да ўступлення ў рады партыі Леніна-Сталіна. Уступаючы ў партыю, я маю добрую паказальніку ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы, маю падзякі і вылучан на дошку гонару часці і на дошку гонару імя «Комсомольскай правды».

Мая заветная мара і мой лепшы падарунак сваёй мацеры-радыме — бізачекная аддзянасць справе Леніна-Сталіна. Я набуду ваенную кваліфікацыю і астаюся на пажыццёвую службу ў радах Чырвонай Арміі.

Г. ПІРОЎ — намеснік палітрука.

АБ РАЗГОРТАННІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАБОРНІЦТВА У ЖЫВЭЛАГАДОЎЛІ БССР

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Надзвычайна важнае значэнне ў жыццёвым будаўніцтве калгаснікаў Хопенскага раёна, Харкаўскай вобласці УССР, і калгаснікаў калгаса імя Куйбышава, Бабруйскага раёна, Магілёўскай вобласці БССР, звярнуўшыся да ўсіх калгаснікаў, калгасніц і спецыялістаў з заклікам арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва ў жыццёвагадоўлі, намагаючыся ўдзяць жыццёвагадоўлі ў краіну, за ўкараненне стаханавіцкага метаду ў работу, — Совет Народных Камісараў БССР — паставіў:

1. Абавязваць Наркамвет БССР, начальніка абласці і закладчыкаў райаў, старшын оргкамітэта ЦВК БССР па абласцях, старшын райвыканкомў і сельскіх саветаў уважліва новы ўданы сацыялістычнага спаборніцтва ў жыццёвагадоўлі, арганізаваўшы штодзёнае аперацыйнае кіраванне сацыялістычным і строгі ўзгляд яго рэзультатаў.

2. Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва па Беларусі рэспубліцы выдзеліць праміяльны грошы фонд у суме 108 тыс. руб., 4 легкавыя аўтамашыны і адну грузавую для лепшых абласцяў, райаў, калгасу і перадавікоў жыццёвагадоўлі, узаўшых партыянаў у сацыялістычным спаборніцтве.

Наркамфінанс і Наркамзему на прызначэнне гэтых расходаў уключыць у рэспубліканскі бюджэт праміяльны фонд у суме 155.000 руб.

3. Вызначыць па сацыялістычным спаборніцтвам:

- а) Для абласцяў, узаўшых партыянаў у сацыялістычным спаборніцтве: першая прэмія — пераходны чырвоны сцяг Наркамзема БССР і БРК саюза зямельных работнікаў, легкавую аўтамашыну і 5.000 рублёў для прэміравання работнікаў абласцяў;
- другая прэмія — легкавая аўтамашына і 5.000 рублёў для прэміравання работнікаў абласцяў.

б) Для райаў, узаўшых партыянаў у сацыялістычным спаборніцтве:

- першая прэмія — пераходны чырвоны сцяг Наркамзема БССР і БРК саюза зямельных работнікаў, легкавую аўтамашыну і 5.000 рублёў для прэміравання работнікаў райаў;
- другая прэмія — легкавая аўтамашына і 5.000 рублёў для прэміравання работнікаў райаў;
- трэцяя прэмія — 10.000 рублёў для прэміравання работнікаў райаў і перадавікоў жыццёвагадоўлі.

в) Для прэміравання калгасоў, узаўшых партыянаў у сацыялістычным спаборніцтве:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

г) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў горах і мястэчках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

д) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў сельскай мясцовасці:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

е) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў мястэчках і вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

ж) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

з) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

и) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

к) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

л) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

м) Для арганізацыі і разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва ў вёсках:

- першая прэмія — адна грузавая аўтамашына і 2.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;
- другая прэмія — 5.000 рублёў для прэміравання лепшых работнікаў ферм;

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН ВІНОЎНІК ЗНАЙШОЎСЯ

Драма ў трох дзеях

Дзея першае

Прывітанне пункт арцелі хімічнай чысткі і афарбоўкі адзення «Беларусь». За стойкай — загадчык пунктам Батвінік. Выгляд у яго кіслы. Настрой явяўны. Глядзіць на свет злымі вачамі Шмат закахчыўся. Яны асадылі Батвініка. Ён прыняў абаронную пазіцыю і чакае моманту, каб самому рынуцца ў наступленне.

1-шы знаязчык: Я аддаў вам паліто для чысткі паўтара месіна назад і прыходжу ў тры раз.

Загадчык: А хто вас прымушае так часта да нас хадзіць. Пашкадавалі-б сваіх ног, грамадзянін.

1-шы знаязчык: Ногі? А маё паліто?

Загадчык: Ах, паліто. Дык вы, значыцца, да нас за сваім паліто ходзіце, а я думаю...

1-шы знаязчык: Што вы думалі?

Загадчык: Я думаю, што вы спецыяльна спылі холадзе, каб перакадаваць нам працаваць.

(Дзе ў другі пакой. Праз некалькі хвілін вяртаецца).

Загадчык: Ваша паліто яшчэ ў чыстцы не ўзята.

1-шы знаязчык (з ноткай гневу ў голасе): Як не ўзята? Гэта пашкадаваў тры дзень!

Загадчык: Больш спакою, грамадзянін... Есць уважліва прычына. У вашым паліто выяўлена далатковая пляма. Прыдзецца далаткаваць чышчэ рублёў.

1-шы знаязчык: Чаму вы адразу не ўзялі за мяне за гэту самую пляму. Ды вы маглі выканаць заказ, а далаткаваць бы.

Загадчык: Уняоце вараз дакладу. (Заказчык плочыць 5 рублёў).

1-шы знаязчык: Калі можна прысці па атрыманнем паліто?

Загадчык: Прыдзецца праз некалькі час.

Дзея другое

2-гі знаязчык: Месіна назад я здаў вам касцюм для чысткі. На штанах былі дзве плямы, на піжаку — адна. А пасля чысткі вы мне вяртаеце касцюм з адной плямай на штанах і двама — на піжаку. Што-ж гэта такое атрымліваецца?

Загадчык: Не так ужо дрэнна атрымліваецца. Што за прэтэнзіі! Скажыце, калі ласка, — плямы! Якая вам розніца, ці будуць дзве плямы на штанах і адна на піжаку, або наадварот?

2-гі знаязчык: Касцюм-то я для чысткі аддаў. Зачым мне з плямамі вяртаеце?

Загадчык: Забарыце касцюм, грамадзянін Панасіце яго. Павайце яшчэ некалькі плям, тады прынесце, заадно пачыном.

Дзея трэцяе

Кабінет старшын праўлення менскай арцелі «Беларусь». Капланскі сядзіць у глыбокім крэсле і перагортвае кнігу скаргаў. Навакол сядзяць члены праўлення.

Капланскі: І што гэта за заказчык пашоў. Рабіць яму няма чаго, дык скаржыцца на штаны і піжаку. У нас скаржыцца на штаны і піжаку. То яму гэта не падабаецца, то яму тое не падабаецца. Што ні дзень, то дзясцят скаржаў. Проста біла. А зацятайце, на што скаржыцца? Затрымліваюць заказы. Дрэнная работа... У нас арцель, а не «Амерыканцы» Разумна трэба. Гэта ў «Амерыканцы» можна заказ выканаць за 2-3 тыдні, а ў нас арцель і месіна-паўтара — не так ужо многа.

Член праўлення (голосам падкаліма са стаякам): Вельмі прывітанна гаворыцца ваш паважаны старшыня Калі хто і взнаеў у тым, што ў нас шмат скаргаў, то гэта толькі заказчык.

(Заслона).

С. КРАУЦОУ.

ПІСЬМЫ ў РЭДАКЦЫЮ

ХТО ПЕРАШКАДЖАЕ ў РАБОЦЕ ФІЛАРМОНІІ?

З самага пачатку арганізацыі Дзяржаўнага філармонічнага БССР не мае свайго памяшкання і ўсю работу вымушае праводзіць у выпадкова пашуканых памяшканнях. Усе спробы знайсці пастаяннае памяшканне для філармоніі аказаліся дарэчнымі. Няма патрэбы даказваць, што гэта вельмі перашкаджае рабоце мастацкіх калектываў філармоніі і правядзенню канцэртаў лепшых мастацкіх сіл Саюза ССР.

У гэтым годзе на дагаворных пачатках мы атрымалі на вокалы галіў у дзень памяшканне клуба імя Сталіна. З гэтага разліку мы склаў план работ нашых мастацкіх калектываў. Заклучылі дагаворы з вядомымі артыстамі і музыкантамі-выканаўцамі на іх прыезд у Мінск. 29 кастрычніка мы разлічалі афіцыйна адкрыць канцэртны сезон 1938—39 года. Для гэтага ў нас ужо заключаны дагаворы з радамі даўрэатаў усеазаўных і міжнародных канцэртаў, прадава каля 800 сталых месцаў.

Але ўся наша работа зрываецца. Справа ў тым што Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР ра-

шыла забраць заарандаванае нам памяшканне для правядзення алімпіяды мастацкай самадзейнасці. Яно, не задумваючыся, пайшло на тое, каб сарваць пачатак канцэртнага сезона, замест таго, каб правесці алімпіяду ў іншым памяшканні. Мы амаль на поўмесяца вымушаны будзем спыніць усю работу нашых творчых калектываў, сарваць 3—4 канцэрты, што будзе каштаваць некалькі тысяч рублёў дзяржаўных грошай, і падвесці некалькі соцень глядачоў, якія набілі ўжо сталыя месцы.

Трэба пакласці канец такім адносінам да філармоніі і ў першую чаргу — з боку Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР. Мы некалькі раз звярталіся па гэтым пытанню да начальніка Упраўлення па справах мастацтваў тав. Озірская, але вынікаў ніякіх не атрымалася. Пара стварыць нармальныя ўмовы для работы філармоніі, і ва ўсім выпадку — хоць не перашкаджаць ёй у рабоце.

Е. П. ПРАГІН,
дирэктар Дзяржаўнай філармоніі БССР.

БЕСТУРБОТНАСЦЬ НАРКАМАСВЕТА БССР

(Пісьмо наостаўніку)

Прайшло ўжо амаль два месяцы, як пачаўся новы вучэбны год. Але яшчэ і дагэтуль, як відаць, у Наркамасвете БССР не выведзены большасцю парадак чым можна вытлумачыць, напрыклад той факт, што школы Бягомльскага раёна на 90 процантаў не забяспечаны праграмамі. У школах няма асабліва журналы некалькі пачынаюць прыклад і падручніку. У раённых магазінах культуртвараў падручнікі і пачынаюць тавары з'яўляцца з перабоямі і ў зусім невялікай колькасці. Такое ж становіцца і з шпіткамі.

Наўжо Наркамасветы БССР дагэтуль не можа прыняць мер, каб школы былі забяспечаны праграмамі, падручнікамі і шпіткамі, не гаворачы ўжо аб класных журналах?

Н. ГЛУШАНІН,
наостаўнік вяртальнай пачатковай школы Бягомльскага раёна.

АРГАНІЗАВАЦЬ РАБОТУ КАЛГАСНЫХ ХАТ-ЛАБАРАТОРЫЙ

БАРЫСАУ Калгасныя хаты-лабараторыі адгрываюць вялікую ролю ў барацьбе за высокі ступень ўраджай, у барацьбе за асабнае новых культур. Аднак, арганізацыя і кіраванне існуючых хат-лабараторый Наркамзема БССР не займаецца.

Хата-лабараторыя калгаса «Чырвоная зорка» Кіпчына-Слабодскага сельсавета, за апошнія годзе не атрымлівала ніякай дапамогі з боку Наркамзема. У хата лабараторыі няма рэактываў і апаратуры. Такое ж становіцца наглядна і ў другіх калгасах.

Калгасныя хаты-лабараторыі праводзяць вопыты па вырошчванню новых культур, праводзяць вопыты працы існуючых аналізаў. Для гэтага патрабуюцца спецыяльны падрыхтаваныя кіраванні Палытбухтэй такіх кіраванні ў раёне ніхто не займаўся. Уся работа пушчала на самаіх.

Аграном МОНЧ.

ПРАЦУЮЦЬ БЕЗ КАНТРОЛЮ

У Лупалаве (горад Магілёў) налічваецца больш 8 тысяч насельніцтва, якіх абслугоўвае адна толькі шавецкая майстэрня № 5 — арцель капрамонту, але і апошняя частую знаходзіцца на замку.

Прыёмнік у майстэрні няма. Сам загадчык т. Іванюк рэдка бывае ў ёй, таму жыхары Лупалава вымушаны здымаць овай абутак у рамонт самаўжыцкім-прыватнікам.

Старшын арцелі капрамонту т. Ругман не кантрлюе работу майстэрні, мала запікаўлен у тым, каб добра абслужыць насельніцтва.

Безумоўна, што пры такой арганізацыі працы, калі каму і ўважліва адпаведна абутак у рамонт, то каб забраць яго, трэба пакаліць не менш месіна.

Прыклад прыклад Я здаў боты ў рамонт, а праз месіна аказалася, што яны ішчэ не гатовы. Пасля доўгіх мятарстваў боты ўзяліся рамантаваць уне чаргі, што каштавала на 3 руб. 13 кап. дзяржаў установаўленай цаны. Выпадак са мной не адзінак.

Не гаворачы, ні абэкспромуэнт не цікавіцца, як працуе арцель капрамонту і не аддзель — шавецкая майстэрня, не глядзячы на тое, што не раз сігналізавалі аб іх дрэннай рабоце.

ХАУНІН.

Землепарадкаванне зрываецца

Землепарадчы атрад Парыцкага раёна павінен быў у гэтым годзе правесці землепарадкаванне ў 18 калгасах раёна. Работы былі пачаты адна да сапа яны не даведзены.

Толькі ад 6 калгасоў былі прадстаўлены абласному зямельнаму аддзелу праекты землепарадкавання. Праекты з'яўляюцца вечаарнымі, і апраўтае па-святочнаму моладзё ішла сюды невялікімі групамі з усёй ваколіцы. Да клуба павышлі і старшыні перажыцтва словам. Яны дымлі пагаркамі і льюцца на клубным ганку Вечар свяжаў, і нехта з мужчына, шчыльна захінуўшы полы паўшубка, заўважыў:

— Замарозкамі пахне... Глядзі-тка, які закат чырвоны...

— Хай сабе і замарозкі... Восень, як восень, абы з работі спраўна было...

— Мне, агароднік, і то як быццам бы ўжо няма чаго рабіць. Пуста на агародзе, хоць-бы бурак адзін астаўся.

— У гэціх паехаў-бы да сям'ю, Саламон Ізраілевіч, — сказаў стары Міхайла Адамаў — Есць-жа да каго.

— І то праўда... Старому Саламону Рабкіну ёсць куды паехаць, толькі ў Маскву, хоць і ў іншы які горад, — не без прычэмнага гонару адказаў ён.—Трынаццаць дзён выгадаваў за 70 год, і цяпер выбіраю — каго лепш гасіць: у чыгуначнага машыніста, ці ў майстра-кавала, у камандзіра Чырвонай Арміі, ці ў дачкі-тэхніка... У людзі вышлі дзеці і забілі, напэўна, ўжо, як некалі жылі ў наймітах у пана Сенькоўскага, у дзіравай хатыцы палай сям'ёй за чатыры рубліх у месіна.

— Бось і ўдава, — сказала Капірына вочычю, што дапамагаў ёй спраўляцца з мянцямі, — а хлеба цоўнага ката... Куды-ж я падзену яго?..

— Але, мяркую я, ўсё-ж такі нікуды не охаць на святкі... Дарога там, клоцаты — не па мне. Напішу несьцісь мне, хай зборачна дамоў ва пару дзён. Сямейны сход наладзім, хай да-

Т. А. ХАДКЕВІЧ,
Магілёўскі раён.



Па ўсёй краіне разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва ў гонар XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Племосца «Ільічэўскі» Калгаснага раёна, Магілёўскай вобласці, выклікаў на сацыялістычнае спаборніцтва племосца Маскоўскага раёна. На здымку: бригаднік саюза «Ільічэўскі» — депутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Лешчыніна Анна Шалева на зачытнае свайго бригадзё ўмовы сацыялістычнага спаборніцтва.

Ал. НАЗЕІ.

КАЛГАСНАЕ БАГАЦЦЕ

ОРША. Калгас «Чырвоны бераг», Пінчалеўскага сельсавета, атрымаў ураджай азнача вышэй мінулага года. У сярэднім кожны гектар пасеваў даў 18 цэнтвараў ячменю, 17 цэнтвараў яровой пшавіцы, 8 цэнтвараў ільічэўскага 130 цэнтвараў бульбы і т. д.

Калгасныя свірны поўны зярна. Толькі авансам на кожны прадавец калгаснікі атрымалі па 2 рублі грашныма, па 1,5 кілаграма зернавых, 5 кілаграмаў бульбы і 2,8 кілаграма гародніны. Пры канчатковым размеркаванні да кожнага прадавецца выпадае 4 руб 6 грашныма, 2,5 кілаграма зернавых, 10 кілаграмаў бульбы, 5 кілаграмаў гародніны і 1,3 кілаграма корму для жывёлы.

Калгас атрымаў высокія грашовыя даходы.

Калгаснікі жывуць заможна і культурна. У кожным доме ярка свеціць лампачка Ільіча. Бось добры, прасторны клуб Калгаснік купляюць вясельцы, віколявання ложкі, дарагія каштумы, абутак, устанавліваюць радніе-прыёмнікі. Вараз у калгасе разгортваецца будаўніцтва парківайя паліцы коштам у 20 тысяч рублёў. Будаўніцтва яе будзе закончана да XXI гадавіны Кастрычніка.

У калгасе шырока разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва. Дзякуючы гэтому калгас паспяхова рэалізуецца з дзяржавай па ўсім відух паставак і грашовых плацяхах. Выкаван план уборкі бульбы Калгаснікі абавязаліся да 20 кастрычніка поўнацю завяршыць усё сельскагаспадарчыя работы.

І. ЗАХАРАУ.
Кіраўнік справам Савета Народных Камісараў БССР

М. МАНІШЭУ.

ВОСЕНЬ У КАЛГАСЕ

ЗАРЫСОЎКІ

Гэта немалая частка агульнага грашовога прыбытку.

У тым, што калгасніку выпадае па тры рублі грашныма на прадавецца, вялікую заслугу мае і ён — калгасны асядулік Пётр Сіпаўнавіч Сіпаўнаў. Па тры рублі грашныма разважае ён, ды па чатыры кіло збожжа, ды бульба, ды гародніна... Багацце... Сапраўднае багацце!

І таму, што яго непрыкметная работа дае багаты плён, што готы сад належыць не пана, а яму і дзясцят тысяч, як ён, былых бяднякоў, што жыццё становіцца з кожным годам прыгажэй, на душы яго заўсёды светла і радасна. Ад гэтага ладзеце цяжар прагматыч галоў і словы поўнацца малодсцю Маладымі, радаснымі вачыма з'яўляе ён іскрамі далагіла калгаснага поля, вочны сляды калгаснікаў, высокія аборы і каношні, школу, клуб, праборшны па полю слупы і электрычныя праваліны. Гэта — калгас імя Сталіна — цэнтр Шышаўскага сельсавета. Радныя знаёмыя мяшчыны, а колькі змен, колькі навінны. У гутарцы з прыезджым садоўнік не хмуры, не замкнуты, а гасцінны, прыветлівы.

— Вунь малады сал ахіне увес калгас. Права пару год не казаеце мясцовасці. Прыязджайце як-небудзь вясной, калі ён завіне. Цэлае мора вясені! Прыгожасць... Што той рай, пра які гаманілі калгаснікі. Не параніць...

— Калгас — сал і жыццё, як сал, — дадае ён, і маладая ўсмешка разганяе маршчыны на твары.

У поўдзень вылазлі аване на працягу. Сталі запражаны падвалы для ляскана свірна, і ратароныя жывы кладаўшчык з важным выглядам заліваў кілаграмы, аглядаў вагі, вяртаў лічы. Яму ханала работы. Калгас-


РУХАВАЯ, МОЦНАЯ, ПОЎНАЯ ЭНЕРГІЯ

Капірына паспорніцець з любым мужчынам. Яна — лепшая з даглядчыц свінафермы. У значнай меры ён абавязан калгасе ростам свінога пагалоўя. Не дарма яна мае і прапазённі больш, чым хто іншы з калгасных жанчынаў. У яе і хата дагледжана, і дзётвара, і на сталае заўсёды багата, і грошы бось, і вяртатка выходная, і абутак.

— Што-б я рабіла, жанкі, — дзеліцца яна часта сваімі думкамі з суседкамі, — каб не калгас... Была-б уладой горай. Бочы не высыхалі-б ад сляд, спі

М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРЫНА

Не стала Народнай артысткай СССР Марыя Міхайлаўна Блюменталь-Тамарына. Смерць абарвала яркае жыццё выдатнага майстра рускага тэатра, цудоўнай актрысы, стваральніцы велізарнай галерэі незабытых сцэнічных вобразаў.



Блюменталь-Тамарына нарадзілася ў 1859 г. у Пенербузе ў сям'і селяніна М. Г. Кіліава, які служыў у канторы памешчыка Каншына. Скончыўшы ў 1875 годзе жаночую гімназію, Марыя Міхайлаўна трымала экзамен пры Пенербургскім універсітэце і атрымала дыплом на званне хатняй настаўніцы. У 1880 годзе яна выйшла замуж за артыста Аляксандра Кіліянава тэатра А. Ф. Блюменталь-Тамарына. Аднолькава пачынаюцца новае палазе яе жыцця.

З першых дзён Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі Блюменталь-Тамарына разам з усеай лепшай часткай актёрскага непадзельна адышла сваё мастацтва ў справе сацыялістычнага будаўніцтва. У 1925 г. Марыя Міхайлаўна было прысвоена званне заслужанай артысткі РСФСР, у 1928 годзе — Народнай артысткі РСФСР, а ў 1936 годзе — Народнай артысткі СССР. Выдатныя заслугі Блюменталь-Тамарынай у развіцці рускага тэатра ўрад адзначыў ордэнамі Леніна і Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Больш поўвека алдала народная артыстка сцэнічнай дзейнасці. Яна сыграла больш 500 роляў, стварыла цэлую галерэю незабытых сцэнічных вобразаў. Адным з цудоўных вобразаў, створаных артысткай у апошнія год, з'яўляецца роля старой мамеры Матильды ў п'есе «Старва». У гэтым спектаклі яе ігра была пранясена духам свецкага патрыятызма, любоўю да вялікай сацыялістычнай радзімы.

Не глядзячы на дрэннае здароўе, артыстка прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, уступіла ў групу спачувачаў ВКП(б), у 1934 г. была выбрана дэпутатам Моссовета, была дэлегатам Надзвычайнага XVII Усеардзійскага з'езда Саюза.

Совецкі глядач захавае светлы ўспаміны аб цудоўным чалавеку і выдатнай актрысе, аб Народнай артыстцы — дастойнай дачцы свайго народа.

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР з глыбокім жахам паведаміла аб смерці любімай народнай артысткі Саюза ССР ордэнаўца Марыі Міхайлаўны Блюменталь-Тамарынай і выказае спачуванне сям'і пакойнай і калектыву Дзяржаўнага Акадэмічнага Малого ордэна Леніна тэатра.

УПРАўЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВАў ПРЫ СНК БССР.

Калектыв і кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета глыбока сумуе аб смерці найталанавіцейшай народнай артысткі Саюза ССР ордэнаўца Марыі Міхайлаўны Блюменталь-Тамарынай і выказае спачуванне сям'і пакойнай.

КАЛЕКТЫў ТЭАТРА, ДЫРЭКЦЫЯ.

У СЕКЦЫІ КРЫТЫКАЎ ССПБ

Пасля доўгага перыяду, 15 кастрычніка адбылося паслядняе секцыі крытыкаў пры праўленні ССПБ.

Секцыя абмеркавала рад пытанняў далейшай свайой работы.

Секцыя абмеркавала пытанне, паднятае газетай «Звязда», — аб пашырэнні кадраў крытыкаў. На 28 кастрычніка

біро секцыі склікае наладу журналістаў і настаўнікаў па пытанню аб прыцягненні іх да крытычнай дзейнасці.

Секцыя намячае арганізацыю для гэтых таварышчэў ледзь праф. Дабрыня на аб гісторыі крытыкі, гутакра па асабодназначэнні тэхнічнага напісання рэцэнзій, крытычных артыкулаў.

ПРАГЛЯД СПЕКТАКЛЯ „ЧАЛАВЕК З РУЖЖОМ“

Учора ў памяшканні Беларускага драматычнага тэатра адбыўся закрыты прагляд спектакля «Чалавек з ружжом». Упершыню на беларускай сцэне ў выкананні Віцебскага дзяржаўнага тэатра БССР паказаны вобразы вялікіх генаў чалавечыя Леніна і Сталіна.

Прэсутныя ў шоу на праглядзе партыіны актыўна Менска цэпа сустраў спектакль.

Ролу Вадзіміра Ільіча Леніна выконваў артыст Віцебскага дзяржаўнага

драматычнага тэатра П. С. Малчанав; ролу І. В. Сталіна — заслужаны артыст рэспублікі А. Ількоў. Асноўную ролу ў спектаклі «Чалавек з ружжом» — салдата Івана Шадрына выконвае Н. П. Звездзінска, рабочага Чыбісава — артыст А. Т. Шалог.

Сёння калектыв тэатра выязджае ў Віцебск, дзе будзе прадаўжаць работу над спектаклем. Прэмера адбудзецца ў Менску, у дні святкавання XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

ЧЭХАСЛАВАКІЯ СЁННЯ

Яшчэ задоўга да мюнхенскага пагаднення група англійскіх рэакцыянераў з састава англійскага ўрада гатовы была адраваць ітэррорамі Чэхаславакіі для задоволення апетытаў фашысцкіх агрэсараў. Паграбаванні, якія Гітлер высунуў у Годэсбергу, не толькі паўночна і без прычэпа былі прыняты прадстаўнікамі так званых заходніх дэмакратычных дзяржаў па мюнхенскай нарадзе, але былі нават у значна больш шырокім відзе санкцыянаваны імі.

Фашысцкія агрэсары ў саўзядельніцтве з англійскай і французскай рэакцыяй патрабавалі ад Чэхаславакіі найвялікшай афры. Адна, нават мюнхенскае пагадненне авазалася паручаннем Германіяй. Германія, не лічылася абавязанасцю гэтага пагаднення, таксама як між іншым і з пругімі абавязанасцю, якія калі-небудзь прымае на сябе Германія, захаліла і гэтыя раёны Чэхаславацкай рэспублікі, перадала якіх Германія не прадугледжвалася мюнхенскім пагадненнем.

Пры акупаванні тэрыторыі Чэхаславацкай рэспублікі Гітлер выхадзіў не з палажэнняў мюнхенскага пагаднення, а з п'янага, намечаных фашысцкімі агрэсараў ішчэ некалькіх месяцаў там назад. Гэтыя планы праследвалі мету зрабіць нематчынам прадельнае самастойнае самаванне Чэхаславацкай рэспублікі. Прадстаўнікі заходніх дзяржаў пасля сканчэння мюнхенскай нарады прабавалі паказаць справу гэтым чынам, што перадачы Германіяй Сілезкай вобласці задавальняюцца ўсе патрабаванні фашысцкіх агрэсараў і што гэтым будзе пакладзен капец далейшым агрэсаванню з іх боку супроць іншых краін.

Ці мінавала ў сапраўднасці небяспека далейшых канфліктаў, ці з'яўляюцца гэта ў сапраўднасці апошнімі патрабаваннямі і апошнімі атакамі гвалту з боку фашысцкіх краін — паказалі ўжо блыжайшыя дні пасля мюнхенскага па-

гаднення. Не паспела яшчэ Германія акупіраваць апошнія раёны так званай пятай зоны Судэцкай вобласці, як яе агенты ў Францыі і ў Даніі выступілі з патрабаваннямі перадачы Германіяй Эльзас-Латарынгі і Паўночнага Шлезвіга. Кіраўнікі гітлераўскай у Эльзас-Латарынгі Рос выступілі з праграмай, якая амаль нічым не адрозніваецца ад праслаўтых васьмі патрабаванняў Гейнліна, высунутых апошнім у свой час на так званым карлсбадзкім в'яздэ судата-венскай партыі.

Кіраўнікі гітлераўскай у Даніі прывілі — Паўночным Шлезвігу — Мелер яшчэ больш катэгарычна заявіў аб неабходнасці неадкладна далучыць Паўночны Шлезвіг да Германіяй. Ён «выправіў» пры гэтым мюнхенскую ўрачыстую заяву Гітлера аб «апошнім» тэрытарыяльным патрабаванні Германіяй. Ён заявіў, што прамова Гітлера па гэтым пытанню не мела на ўвазе Шлезвігскай вобласці. Ці можна пасля гэтага закрываць вочы на сапраўдныя мэты фашысцкай Германіяй?

Ці можна пасля гэтага верыць у тое, што Гітлер ўжо высунуў сваё апошняе патрабаванне і што ў далейшым нікому не пагражае небяспека агрэсіі з боку фашысцкай Германіяй. Нават тыя, хто ўчора яшчэ верылі гэтаму, вразумелі сёння сваё заблуджэнне. Фашысцкая Германія не змянілася і не адмаўляецца ад сваіх планаў далейшых захватаў у Еўропе і на Блізкім Усходзе, і для ажыццяўлення гэтых планаў будзе пераходзіць ад аднаго агрэсіі да другога, карыстаючыся пры гэтым любымі спосабамі.

Усім несумненна, што рашэнне чэхаславацкага пытання па мюнхенскаму ўзору не авастае, а, наадварот, узмацяе небяспеку вайны. Пагроза фашысцкай агрэсіі прадельна авастаецца выключна актывальнай.

Здрадніцтва кіруючых колаў Англіі і Францыі, зробленае імі ў адносінах

ЗЛЁТ НАСТАЎНІКАЎ-ВЫДАТНІКАЎ

Заўчора адбыўся перадкастрычніцкі злет настаўнікаў-выдатнікаў горада Менска з удзелам лепшых настаўнікаў-выдатнікаў Менскай вобласці і прадстаўнікоў з іншых абласцей БССР. Злет заслаўна даклад народнага камісара асветы БССР тав. Уралавай аб хольце сацыялістычнага саборніцтва ў школах Менска.

З вялікай увагай была заслухана прамова загадчыка Гомельскага абласнога аддзела народнай асветы дэпутата Вархоўнага Савета БССР тав. Пруднікавай. Яна падзялілася вопытам работы па выхаванню дзяцей і ад імя настаўнікаў Гомельскай вобласці запэўніла, што настаўнікі Гомельшчыны не адстануць у саборніцтве з настаўнікамі Менскай вобласці.

З цікавым прамовамі выступілі настаўнікі-выдатнікі тт. Крыўцова (21-я школа), Юран (47-я школа), Лагута (45-я школа) і інш.

На злёце выступілі з прамовамі загадчык Менскага абласнога аддзела народнай асветы лютат Вархоўнага Савета БССР тав. Чарноў і загадчык аддзела школ і навукі ЦК КП(б) тав. Кісялёў.

У звароце да ўсіх настаўнікаў БССР настаўнікі-выдатнікі — удзельнікі злёту заклікалі ўсіх настаўнікаў БССР уключыцца ў сааборніцтва на лепшую работу ў школе і ўзялі на сябе наступныя абавязанасці:

1. Мы абавязваемся ні аднаго ўрока не даваць без самай стараннай падрыхтоўкі, поўнацю скарыстаць усё маючыся ў школе вучэбна-наглядныя дапаможнікі і працаваць над стварэннем новых.

2. У сваіх рабочых планах і на працы прадугледзім і ажыццявім паўтарэнне і замацаванне пройдзенага, ажыццявілі ў індывідуальны падыход да дзяцей.

3. Мы кожны урок насым глыбокім ідэйна-палітычным зместам, выхоўваючы ў дзяцей пачуццёвае патрыятызма. шырока прыцягваючы факты і падзеі героікі нашай радзімы, жыццё з жыцця нашых любімых правадзюў і герояў.

Мы абавязваемся паліць на належную вышыню выкладанне мовы і літаратуры вялікага брацкага рускага народа, мовы, на якой напісаны бесмяртныя працы Леніна—Сталіна, творы вялікіх рускіх пісьменнікаў і вучоных—Пушкіна, Талстога, Горькага, Ламаносава, Мендэлеева, Тіміразева, Паўлава і інш., дабіўшыся ў гэтым вучэбным годзе рапучага пералома ў якасці выкладання і засваення вучнямі рускай і беларускай мовы.

4. Мы абавязваемся сістэматычна на вытворчых нарадах, на агульных сходках, а таксама шляхам узасменнах нарэшчыванню ўрокаў абменьвацца вопытам работы і метады лепшых настаўнікаў зрабіць з албытам усяго педагога гіднага калектыва ў школе.

5. Мы, настаўнікі гор. Менска, абавязваемся авазць канкрэтную дапамогу сельскім настаўнікам Менскай вобласці, для чаго будзем правікаваць перыядычныя выезды лепшых і дагатаў гарадскіх школ у школы Менскай вобласці.

6. Кожны з нас будзе настойліва павышаць сваю педагогічную кваліфікацыю. У нашых калектывах не будзе ні аднаго настаўніка, не атрымаўшага адпаведнай педагогічнай адукацыі ва ўстаноўленай ўрадам тэрміна.

Мы будзем старанна працаваць над павышэннем овайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, памятаючы, што без авалодання большшэям, без добрага і глыбокага засваення гісторыі нашай слаўнай камуністычнай партыі кожным настаўнікам нематчыма камуністычнае выхаванне навуачоных.

Мы, настаўнікі-выдатнікі сталіцы ордэнаўца БССР і раёнаў Мажокай вобласці, бяручы на сябе гэтыя абавязанасці, выклікаем усіх настаўнікаў рэспублікі канкрэтным дзеяннем і магутнай хваляй сацыялістычнага саборніцтва аддываюцца на наш зварот і гэтым самым забяспечыць поўнае ажыццяўленне дырэктывы партыі і ўрада і ўказаніяў вялікага Сталіна аб школе.

ЛЯ КАНВЕЕРА ў ПРОЦІВАГАЗАХ

Учора з раіцы 280 рабочых і работніц першай змены трэцяга палывацкага цэха менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» прышлі на работу з процівагазамі. У 12 гадзін 40 мінут дзя прывожана завулэцка сірэнна. Быў дзя сігнал паветранай трывогі. У момант усе 280 чалавек налезлі процівагазы і працавалі ў іх 20 мінут.

Гэтым на фабрыцы закончыўся першы этап трэнервацкіх вучэнняў па работе ў процівагазах, якія праводзіліся па цэхах, пачынаючы з 10 кастрычніка. За гэтыя дні працавалі па 20 мінут у процівагазах звыш 2 тыс. рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў. Пасля выхаднага дня штодзень на фабрыцы будуч працаваць у процівагазах па 40 мінут, а 24 кастрычніка — залікова работа ў процівагазах на працягу адной гадзіны.

Так калектыв аднаго з буйнейшых прадпрыемстваў рэспублікі адначасна ўключыў у 5 Усеазаоныя хімічныя саборніцтва Асааыяхіма ў аванаменаванне XX-годдзя ВЛКСМ і XXI гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі.

На фабрыцы значна ўзнілася абаронная работа. Толькі за апошнія 10 дзён арганізаваны 13 новых гурткоў ППХА, у якія ўступіла звыш 300 чалавек, і два гурткі ГСА.

У калектыве фабрыкі налічваецца 460 азначыстаў ППХА першай ступені і 39 другой ступені, 79 варашылаўскіх стралякоў і 9 паралугыстаў. Наўдэня адбыўся выпуск фабрычных курсаў матэрыялістаў, якія скончылі 13 чалавек. Зараз на фабрыцы арганізоўваюцца — новая спецыяльная жаночая каманда матэрыялістаў і два стралякоў гурткі.

ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ-МАСТАКІ

Чырвонаармейцы-мастакі часцей Беларускай Асобай Ваеннай Аэргурткі прыслалі больш 120 карцін, партрэтаў, малюнкаў для наўходзячай у Менску Усебеларускай выстаўкі народнай творчасці.

Чырвонаарміец тав. Палаянічка напісаў серыю вялікіх партрэтаў кіраўнікоў партыі і ўрада. Тав. Палаянічка — вяломні ў аэруае мастак-самавучка. Яго работы выстаўляліся ў ўсеармей-

скай мастацкай выстаўцы ў Мясце. Не адрываючыся ад баявой вучобы, ён умцаена прапуч над сваім удасканаленнем.

Баец тав. Шчэпкоў прыслаў карціну «Адзляненне ў лазоры», малодшы камандіро тав. Літароўскі прадстаіў работу «Баявая разведка». Рал пейзажаў напісаў малодшы камандіро тав. Шаропін.

Гэтым раёне размешчан буйны паравы завод.

Апрача цяжкіх тэрытарыяльных острат Чэхаславакіі трапіць рад буйнейшых эканамічных пасіў. У захаваных Германіяй і Польшчай раёнах знаходзіцца значная частка агульных басейнаў Чэхаславакіі і прадпрыемстваў металургічнай і металаапрацоўчай прамысловасці. Да 60 проц. прадпрыемстваў тэжыстальнай прамысловасці размешчана ў раёнах, адлюшчых да Германіяй. У гэтых-жа раёнах знаходзіцца палова ўсёй цурковай і шляйнай прамысловасці Чэхаславакіі. Такія галіны прамысловасці, як фарфаравая і фансавае, перайшлі да Германіяй амаль цалкам. Дзякуючы таму, што ў захаваных Германіяй і Польшчай раёнах знаходзіцца буйнейшыя чыгуначныя вузлы і лепшыя шасейныя дарогі краіны, нанесена велізарная шкода як унутранай, так і знешняй сувязі Чэхаславакіі. Суднаходства на Эльбе палпадае ў залежнасці ад Германіяй. Суднаходства на Дунаі, пасля задоволення патрабаванняў Венгрыі на адтаржэнне Паўднёвай Славякіі, будзе паралізавана.

Чэхаславакія страціла сваё натуральнае граніцы і пабудаваныя за апошнія годы штучныя умацаванні. На гэтыя ўмацаванні чэхаславакіі народ заграціў многа сот мільянаў ерон. Яны ўяўлялі сабой сур'янны бар'ер супроць прышчэпа на тэрыторыю краіны варажых арміяў. Абаронадольнасць Чэхаславакіі пасля страты гэтых умацаванняў рэзка зніжана.

Германіям фашызму прабуе дыктаваць Чэхаславакіі сваю волю. Ён штурхавец на шлях фашызмаці. Рэакцыяныя колы Чэхаславацкай рэспублікі, якія ніколі не скрывалі сваіх чымпаты да фашысцкай Германіяй, прабуюць змаршатаць стварыўшае становішча для рэалізацыі даўна адуманых імі планаў ліквідацыі дэмакратычнай рэспублікі і ўстанавлення ў краіне фашысцкай дыктатуры.

Літэры партыі аграрыяў і іншых фа-



Група студэнтаў чаргэрта курса хімічна-налагатнага факультэта Політэхнічнага інстытута на практычных занятках у лабараторыі. Фото С. Грына.

СЕМІНАР ПРАПАГАНДЫСТАў-ПАГРАНІЧНІКАЎ

Палітдзел пагранічных і ўнутраных войск НКВД Беларускай аэргурткі арганізаваў аэргурткі семінар для прапагандыстаў-пагранічнікаў. На працягу 12 дзён прапагандысты вывучаць першы 4 раздзел Кароткага курса гісторыі ВКП(б). На семінары прагавана ўжо 10 лекцыяў па гісторыі нашай партыі. Прапагандысты атрымаюць таксама металычныя ўказанні, які кіраваць заняткамі па вывучэнню гісторыі ВКП(б).

КУРСЫ ПАМОЧНІКАЎ ПАЗНЫХ МАІСТРАЎ

ВПЕБСК. Услед за курсамі жанчын — памочнікаў машыністаў — на Віцебскім чыгуначным вузле арганізаваны жаночыя курсы па падрыхтоўцы пазных майстраў, аглядчыкаў вагонаў і стайнішчых змаччыкаў.

На курсы паступіла 80 чалавек. Тэрмін навування — ад 3-х да 5 месяцаў. Сярод прынятых на курсы тт. Шабава і Захароўскай, якія скончылі ФЭВ чыгуначнікаў.

У карысць рэспубліканскай Іспаніі

Дзіцячы драматычны гурток пры менскім клубе медыцынскіх работнікаў аэргурткі раіу над п'есай «Маленкі Мух» па аднайменнай казцы Гаўфа. Паставіна будзе паказана сёння ў клубе медробнікаў. Увесь збор паступіць у карысць жанчын і дзяцей рэспубліканскай Іспаніяй.

Мастацка-ілюстрацыйныя выстаўкі пры Думе партактыва

Пры Думе партактыва з 17 кастрычніка 1988 года адкрыты мастацка-ілюстрацыйныя выстаўкі:

1. XXI гадавіна Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі (Партыя Леніна—Сталіна ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі).
2. Жыццё і дзейнасць В. І. Леніна.
3. Жыццё і дзейнасць І. В. Сталіна ў Закарпацкім.
4. Сталінская Канстытуцыя.
5. XX год ВЛКСМ.

Пры аб'облічцы Дома партактыва адкрыты выставы літаратуры:

1. XXI гадавіна Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.
2. XX год ВЛКСМ.
3. Міжнароднае становішча.
4. Літаратура да першага раздзела Кароткага курса гісторыі ВКП(б).

Выстаўкі працуюць з 9 гадзін раніцы да 9 гадзін дня і з 7 да 9 гадзін вечара. Па выхадных дзнях — з 6 да 9 гадзін вечара. Экскурсіі забеспечваюцца экскурсаводамі. Аб арганізацыі экскурсіі паведамляе вэбзвонкі па тэл.: 24-725, 25-553.

ДОМ ПАРТАКТАВА.

З АПОШНЯЙ ПОШТЫ

НЕ ў ЛАДАХ з ГІСТОРЫЯЙ

Працоўныя СССР імкнуцца ведаць гісторыю мінулае вялікага рускага народа. І добра зрабіла газета «Советская Белоруссия», што змяшчала ў № ад 16 кастрычніка асабнае выстаўкі «Воспоминания о русском народе», якая паказвае, як рускі народ змагаўся за сваю незалежнасць супроць прыгнечальнікаў і інтэрвентаў. Але прапагандуючы веданне рускай гісторыі, рэдакцыя «Советской Белоруссии» сама не ў ладах з ёю. Любы школьнік, які вывучае гісторыю, управе папракчыць яе ў гэтым.

Газета піша аб якасці Іменскай бітвы, дзе рускі флот разбіў турэцкі. Не было такой бітвы! Быў марскі бой пры Чэме, які ўвайшоў у гісторыю, як слаўная перамога рускага флота.

Пакрыўдзіла рэдакцыя і раку Кагул дзе ў XVIII веку рускія войскі атрымалі перамогу над туркамі. Раку Кагул газета, даўга не аддумваючыся перахрысціла ў «Кацу».

Трэба ведаць гісторыю, таварышы «Советской Белоруссии»!

НОВЫЯ КАЛГАСНЫЯ ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫ

Да XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ўстапоўваюць у строй 4 новыя калгасныя гідрэлектрастанцыі, пабудаваныя ў месцовых раках. У сотнях дамоў калгаснікаў калгасуў Суражскага, Полацкага, Меліслаўскага, Дрыбнінскага раёнаў запаліцца лампачка Ільіча. Электрастваяло атрымае культурныя ўстанавы калгаснай вёскі, а таксама, гападарцыя пабудовы. Ужо зроблена працола больш чым на 800 электралампачкаў.

НОВЫ ДЗІПЯЧЫ САНАТОРЫЙ

У Менску, па Свардлоўскай вуліцы адкрыўся санаторый для туберкулёзных дзяцей на 80 коек. Дзеці будуч знаходзіцца пад пастаянным нагляданнем урачоў-спецыялістаў. Санаторый абсталяваў рэнтгенам, кварцавай устаўкай і іншай медыцынскай апаратурай.

ДЗЕННІК

Лекцыя па тэме: «Аб рабоце Леніна «Што таке сярпніцай народа» і як яны выноўць супроць сацыял-дэмакратыі» адбудзецца 18 кастрычніка ў 7 гадзін вечара Дома партактыва (вялікая зала).

Увядох на настайных прапучоках.

Інструкыйны даклад для прапагандыстаў, агітатараў і бісцэпачыў Вараўшчынскага раёна гор. Менска аб XXI гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі адбудзецца 19 кастрычніка ў 6 гадзін вечара ў памяшканні Дома партактыва (вялікая зала).

Выя. абавязкі адначасна рэдактара Д. Т. БЕБЕДЗЕУ

БЕЛАРУСКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА (Памяшк. Юўрайскага тэатра)

18 кастрычніка

ПРЭМЕРА ЦАРСКАЯ НЯВЕСТА

Пачатак у 8 гадзін веч. Каса з 12 да 2 і з 5 да 8 г. веч.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

ВІДАМЫЦЬ ТА ДА ВЕДАМА, ШТО